

УДК 101.8

A. A. Лагуноўская

канд. філос. навук, дац., дац. каф. паліталогіі і сацыялогіі
Брэсцкага дзяржунага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна
e-mail: helenlaguna@yandex.ru

ДУХОЎНА-МАРАЛЬНЫЯ КАШТОЎНАСЦІ ХРЫСЦІЯНСТВА ЯК АСНОВА МІЖАСОБАСНАЙ КАМУНІКАЦЫИ

Аналізуецца сістэма духоўна-маральных хрысціянскіх каштоўнасцей як аснова працэсу міжасобасной камунікацыі ў кантыксе сучаснай сацыяльнай просторы як на узроўні ўзаемадносін індывіда з канкрэтнай сацыяльнай рэчаіснасцю, так і чалавека з чалавекам. Даследуецца месца і роля духоўных каштоўнасцей хрысціянства ў фарміраванні маральнай свядомасці і маральнай дзейнасці сучаснага беларускага грамадства. Духоўна-маральная каштоўнасці хрысціянства як аснова міжасобасной камунікацыі раскрываюць адносіны чалавека з сацыяльнай просторай (біблейскія запаведзі, хрысціянскі духоўна-маральны ідэал, прынцыпы паводзін, зносін і дзейнасці, нормы і ацэнкі) і выказываюць асабістое стаўленне чалавека да чалавека (любоў як галоўнае маральнае пачуццё і стан, духоўна-маральная мэты, матывы, устаноўкі і каштоўнасці арыентатацыі). Каштоўнасць любові – аснова сістэмы хрысціянскіх каштоўнасцей, закліканая выконваць ролю аператара, які выбудоўвае перспектывы для сацыяльнай практыкі ў сучасных умовах.

Уводзіны

Важнейшай сацыяльна-філасофскай проблемай, якая вызначае ўзаемадносіны паміж сацыяльным светам і чалавекам, з'яўляецца духоўнае жыццё чалавека, дзе асноўную ролю адыгрываюць тыя базавыя экзістэнцыйная (сэнсажыццёвая) каштоўнасці, якія ляжаць у аснове чалавечага існавання. Хрысціянства зыходзіць з разумення каштоўнасці як абсолютнага добра, якое мае значнасць у любым стаўленні і для любога суб'екта незалежна ад канкрэтнага гістарычнага перыяду. Цэнтральная ідэя хрысціянства з'яўляецца ідэя «запавету», якая злучае разам «Стары запавет» і «Новы запавет» і пазначае ўзаемнае абязданне вернасці саюза, які Бог заключае са сваімі выбранікамі. Новы запавет (Саюз) Бога з людзьмі рэалізуецца праз вялікую місію і крыжовую смерць (з наступным Уваскрасеннем Ісуса Хрыста) як аснову хрысціянскага светапогляду. Богачалавечая сутнасць Ісуса выяўляецца як увасоблене Боскае Слова (Логас). Гэты Логас уяўляе сабой пачатак усіх пачаткаў (спачатку было Слова) і часоў. Такая трактоўка адкрывае простору для дыялогу Бога з чалавекам, чалавека з Богам і чалавека з чалавекам у імя духоўнага самавыхавання чалавека. Траістасць дыялогу хрысціянства – аснова сучаснай культуры, якая вызначае асноўныя напрамкі і шляхі развіцця сучаснага дыялогу, нацэленага на ўзвышэнне духоўнага пачатку ў чалавеку. Традыцыйна духоўны пачатак асобы звязваюць з сацыяльным і творча-стваральным характарам яе жыццядзейнасці, з уключэннем чалавека ў свет культуры.

На сучасным этапе развіцця грамадства ўзмацненне маральнага нігілізму, паварот да эгаізму і страта значнасці маральных нормаў савецкага перыяду спрыяюць узникненню каштоўнаснага вакууму і паслабленню ролі духоўна-маральных каштоўнасцей у рэгуляванні паводзін, што можа прывесці да дэстабілізацыі грамадства. У пошуках шляхоў выхаду з кризісу ў грамадскай свядомасці ўкараняеца ідэя, што асноватворнымі сродкамі яго пераадолення з'яўляецца ўдасканаленне духоўнага свету чалавека. На гэтым фоне погляды дзяржавных дзеячаў, палітыкаў, дзеячаў культуры, філосафаў і навукоўцаў усё часцей звяртаюцца ў бок традыцыйных каштоўнасцей, якія існавалі на працягу доўгага гістарычнага перыяду, і перш за ўсё каштоўнасцей хрысціянства. Асэнсаванне хрысціянскай спадчыны ў фарміраванні маральнай культуры сучаснага беларускага грамадства і магчымасцей яго выкарыстання ў індывідуальнай і сацыяльнай практыцы з'яўля-

еца актуальнай задачай. Каштоўнасці хрысціянства як аснова міжасобаснай камунікацыі ў найбольшай меры выказвають менталітэт народа, замацаваныя стагоддзямі вышэйшыя духоўна-маральныя прынцыпамі яго быцця.

Духоўна-маральныя каштоўнасці хрысціянства як аснова міжасобаснай камунікацыі

У хрысціянскай філасофіі духоўнасць – гэта самае высокое, канчатковое, абсолютнае, да чаго імкненца асоба, што адлюстроўваецца на яе індывідуальнай дзеянасці і сацыяльнай практыцы. С. Л. Франк піша: «Бог ёсьць нешта большае і іншае, чым толькі творчая першакрыніца быцця, менавіта ёсьць разам з тым увасобленая талентам святасць, ідэальны пачатак унутранай дасканаласці як бы духоўнай празрыстасці і апраўданне ўсякага быцця» [6, с. 287]. Духоўнасць як супрацьстаянне чалавека быццю, як характеристыка свядомасці, якая выходзіць за свае межы і накіравана да сферы трансцендэнтнага ў маральнym дачыненні, паўстае як накіраванасць чалавека і грамадства да дасканаласці (да развіцця). Духоўна-маральныя асновы хрысціянства як веравучэння і практыкі, з аднаго боку, узводзяць розум чалавека да ўзвышанага (ідэя Бога), а з другога – звязтаюцца да проблемы штодзённасці, што выявляеца ў формах маральных паводзінаў. Такім чынам, адбываецца пастанная карэліяцыя «трансцендэнтнае – іманентнае». Калі духоўнасць характарызуе вышэйшыя, «вертыкальныя» памкненні асобы, то маральнасць – сфера яе «гарызантальных» памкненняў, адносін з людзьмі і грамадствам.

Паміж паняццямі «духоўнасць» і «маральнасць» існуе не толькі семантычная, але і анталагічна сувязь: нормы і прынцыпамі маральнасці атрымлівають ідэйнае абгрунтаванне і выражэнне ў ідэалах добра і зла, якія з'яўляюцца катэгорыямі духоўнасці. Згодна з прынцыпам рэвеляцыянізму, крыніцай для пазнання духоўнасці і маральнасці з'яўляеца Біблія, што прызнаеца ўсім хрысціянскім канфесіямі: праваслаўем, каталіцызмам, пратэстантызмам. Таксама агульной асаблівасцю веравучэння названых хрысціянскіх канфесій (і тым, што адрознівае іх ад іншых рэлігій) з'яўляеца вера ў Троіцу і богачалавецтва Ісуса Хрыста, хоць і з некаторымі асаблівасцямі.

Фундаментальная, зыходная і непрыміримая супярэчнасць у дачыненні соцыуму да хрысціянства – гэта, па меркаванні Ф. М. Дастваеўскага, «шуканне Бога». З пазіцыі тэалогіі Бог – гэта Абсалют, *causa sui* (прычына самога сябе), субстрат існага. Адсюль Тэртуліян: «Веру, бо абсурд». Але ўжо Тамаш Аквінскі: «Верыць, каб ведаць, ведаць, каб верыць». З пазіцыі сацыяльнай філасофіі неабходна прызнанне свабоднага выбару чалавекам Бога як найвышэйшай каштоўнасці, прымат веры ў яго. Гэта экзістэнцыяльнае пытанне, звязанае з проблемай неадпаведнасці паміж існым і належным, непаўнатаю асабістага жыцця і ўніверсальнасцю жыцця агульначалавечага [2, с. 328]. У адпаведнасці з хрысціянскай філасофіяй асэнсаванне проблемы духоўнасці ажыццяўляеца на аснове ўніверсальнай сістэмы маральных каардынат, увасобленых у абсолюце. Аднак хрысціянства як індывідуальная і сацыяльная практыка не здабыло б сусветнага прызнання, калі б зводзіла паняцце «духоўнасць» да пэўнага рэлігійнага зместу. Асаблівы сацыякультурны статус духоўнасці з'яўляеца вынікам здольнасці чалавека канстытуяваць сябе як адмысловы суб'ектыўны сусвет засяроджвання каштоўнасцей. Каштоўнаснае стаўленне асобы да свету, соцыуму і самой сябе вызначае кантынуум сацыякультурнага поля значнасці, бо каштоўнасці не існуюць так, як існуюць рэчы. Яны надзелены значэннем, г. зн. нешта значаць. Каштоўнасці хрысціянства як сацыякультурны феномен, выявляючы велізарны культурны вопыт чалавецтва пры ўсёй яго разнастайнасці і плённасці, выступаюць у якасці агульнага арыенціра ў пэўных умовах, які выбудоўвае перспектывы для міжасобаснай камунікацыі і сацыяльнай практыкі.

У працэсе фарміравання свядомасці, пачуццяў, учынкаў маральна актыўнай і суцэльнай асобы, якая спалучае індывідуальныя і сацыяльныя інтэрэсы ва ўсіх сферах

сваёй жыццядзейнасці, хрысціянскія каштоўнасці выступаюць як ацэначная падстава. Як маральныя арыенціры-рэгулятывы, каштоўнасці хрысціянства злучаюць у сабе духоўна-маральныя каштоўнасці і практычныя нормы, канстытууючы адносіны чалавека з навакольным светам, асабістасце стаўленне чалавека да сацыяльнай рэчаіснасці і перш за ёсё да бліжняга – любога іншага чалавека, які апінуўся побач у дадзены канкрэтны момант. Сістэма хрысціянскіх каштоўнасцей выступае ў якасці маральнага ідэалу і ўзору паводзінаў у шматграннай міжасобасной камунікацыі ў кантэксце розных аб'ектыўных і суб'ектыўных умоў. Духоўна-маральныя каштоўнасці хрысціянства, якія выказываюць стаўленне асобы да свайго ўнутранага свету, спрыяюць маральнай рэфлексіі, арыентаванай на развіццё індывідуальнага, інтывінага жыцця верніка. Такое стаўленне асобы да самой сябе выяўляеца і вызначаеца ў працэсе яе дзеянасці па асваенні сацыяльнай прасторы, праз ацэнку ўласных учынкаў у святле высокага хрысціянскага ідэалу. У гэтым сэнсе каштоўнасці хрысціянства непарыўныя з маральнымі паводзінамі.

Модус маральнага стаўлення чалавека да знешняга (прыроднага і сацыяльнага) свету хрысціянства як веравучэнне і практыка вызначае праз біблейскія запаведзі, хрысціянскі духоўна-маральны ідэал, прынцыпы паводзін, зносін і дзеянасці, нормы і ацэнкі. А. Тойнбі сцвярджае, што паводзіны чалавека будуць злом, калі ён спрабуе ператварыць сябе ў самы цэнтр Сусвету і ў сэнс яго існавання. Але ў яго ёсць альтэрнатыва паспрабаваць паслужыць інтэрэсам Сусвету, а не сваім уласным, і тады яго паводзіны будуць дабрадзеінымі [5, с. 367]. Выкананне евангельскіх запаведзяў дае чалавеку магчымасць зрабіць маральны выбар у экзістэнцыйных ситуацыях, скіроўвае чалавека да абмежавання ўласных эгаістычных жаданняў дзеля добра блізкага, спрыяе раскрыццю здольнасці любіць: «Запаведзі: не чужалож, не забівай, не крадзі, ня съведчы ілжыва, не пажадай чужога і ўсе іншыя ляжаць у гэтым слове: любі блізкага твойго, як самога сябе» (Рым.: 13, 9). Галоўнае адрозненне духоўна-маральнай рэгуляцыі сацыяльных адносін у рэчышчы традыцыйных канфесій ад іншых этичных сістэм пачынаецца з дэтэрмінацыі любога ўшчамлення свабоды і інтэрэсаў блізкага, парушэння яго права на годнасць.

Каштоўнасці Старога запавету дэтэрмінуюць адносіны чалавека з навакольным светам і як маральныя арыенціры-регулятывы сцвярджаюць пэўныя канструктыўныя сацыяльныя формы паводзін, зносін, дзеянасці. Таліён быў накіраваны на забеспячэнне сацыяльнай стабільнасці і не ўключаў уяўленні пра асабістую адказнасць. Стара-запаветны прынцып адплаты «пералом за пералом, вока за вока, зуб за зуб: як ён зрабіў пашкоджанне на целе чалавека, так і яму трэба зрабіць» (Лявіт: 24, 20) (менавіта пашкоджанне за пашкоджанне, а не забойства вінаватага) накіраваны на ўстанаўленне справядлівасці і зацвярджэнне каштоўнасці чалавечага жыцця ва ўмовах Старажытнага свету. Неабходна патлумачыць, што, выносячы маральнасць за межы індывіда, хрысціянства атаясамлівае яе з бажаством, тым самым надаючы ёй аб'ектыўны, агульнаабавязковы змест, не ўключаючы ўяўлення ў канкрэтнага чалавека аб асабістай адказнасці.

У напружаных умовах карэнных сацыяльных перамен маральныя арыенціры-рэгулятывы Новага запавету пастуліруюць цярпенне і пакору, у адрозненне ад Старога запавету, які выступае за актыўнасць чалавечых дзеянняў. Пацвярджаючы стара-запаветныя каштоўнасці, Новы запавет дапаўняе яго прынцыпова новымі маральнімі палажэннямі, якія адрозніваюць хрысціянскую мараль ад традыцыйных нормаў агульначалавечай маралі. Каштоўнасці Новага запавету твораць адносіны чалавека да сацыяльнай рэчаіснасці і да самога сябе, заснаваныя на прынцыпе ахвярнай любові і добразычлівага стаўлення да ўсіх людзей: «Вы чулі, што сказана: любі блізкага твойго і ненавідзь ворага твойго (Лявіт: 19, 17–18). А я кажу: любіце ворагаў вашых (Мф.: 5, 21)». Для разумення любові да ворагаў выкарыстана грэчаскае слова агапэ, якое раскрывае стаўленне, вышэй за псіхалагічную прыхільнасць: яно знаходзіцца ў іншай, духоўнай

плоскасці. Хрысціянскае паняцце аб «агапэ» (каханне сыходнае, ахвярнае) як духоўным яднанні, накіраваным на ўсіх людзей, на любога бліzkага, зрабіла духоўна-маральны пераварот у свядомасці чалавецтва.

Каштоўнасць ахвярнай любові сцвярджаецца ў Новым Запавете як аснова ўсіх астатніх каштоўнасцей, квінтэсенцыя духоўнасці і маральнай дасканаласці чалавека. Пакутлівая смерць Богачалавека ў імя выратавання чалавецтва з'яўляецца найвышэйшай праявой Боскай любові да людзей. Найвышэйшая праява любові чалавека да людзей: «Няма больш за туу любоў, як калі хто пакладзе душу сваю за сяброў сваіх» (Ян.: 15, 13).

Духоўна-маральны ідэал, увасоблены ў Ісусе Хрысце як прыкладзе маральнай дасканаласці, накіроўвае яго паслядоўнікаў на перамены ў духоўнай сферы: «Будзьце дасканалымі, як дасканалы Айцец ваш нябесны» (Мф.: 5, 43). Гэты прыклад Ён прадставіў хрысціянам як асноўную і самую галоўную запаведзь: «Любі Господа Бога твайго... палюбі бліzkага твайго, як самога сябе; на гэтых дзвюх запаведзях گрунтуецца ўесь закон і прарокі» (Мф.: 33, 37–40). Важную ролю ў пераўтварэнні «абстрактна-тэарэтычнай мадэлі» маральных паводзінаў у «жыццёвую-практычную ўтварэнне» адыгрывае яе рэпрэзентацыя ў жыцці і смерці Ісуса Хрыста. Творчае развіццё і квінтэсенцыя евангельскіх маральных прынцыпаў у асобе Ісуса арыентуе чалавека (групу, супольнасць) на кардынальныя перамены ў сферы духоўнай жыццяздзейнасці. Пры гэтым галоўны акцэнт у маральная-стваральнае дзейнасці робіцца на развіцці здольнасці асобы адрозніваць добро і зло як добраахвотны, свядомы працэс яе свабоднага выбару [4, с. 227–233]. Такім чынам, сістэма каштоўнасцей хрысціянства як аснова маральных паводзінаў накіроўвае сваіх прыхільнікаў на змяненне і самазмяненне, а кіраванне гэтым працэсам ажыццяўляецца не столькі «звонку», але перш за ўсё «знутры», г. зн. без апоры на знешнія санкцыі, страх пакарання або грамадскай думкі, бо выказвае стаўленне асобы да самой сябе і свайго ўнутранага свету. Каштоўнасць любові да бліжняга – любога іншага чалавека, які апынуўся побач у дадзены момант часу, – як і памяркоўнасць, з'яўляецца падставай хрысціянскай маральнасці: «Цярпенне ж павінна мець дасканалае дзеяньне, каб вы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, бязь ніякай пахібы» (Як.: 1, 4).

Дасягненне хрысціянскага ідэалу прадугледжвае рэалізацыю чалавекам у сваім штодзённым жыцці маральных формаў паводзінаў, зносін і дзейнасці, абвешчаных у запаведзях. Прывілы паводзінаў, зносін і дзейнасці раскрываюць выпрацаваныя ў духоўнай спадчыне хрысціянства і прадстаўленыя ў яго практыцы патрабаванні, якія датычачца маральнай сутнасці чалавека, мэты і сэнсу яго жыцця і характару ўзаемадносін паміж людзьмі. Хрысціянскі гуманізм, увасоблены ва ўніверсальным прынцыпе любові да бліжняга, складае аснову маральнага абсалюту. На працягу многіх стагоддзяў ён прадстаўляў духоўны стрыжань развіцця єўрапейскай цывілізацыі. «Сцвярджэнне ідэі абсалютнага і яго ідэальна ўзорнай прысутнасці на вяршыні расплывістай у бясконцай вышыні каштоўнаснай іерархічнай лесвіцы духоўнасці, – адзначае А. С. Майхровіч, – прапаноўвала зусім новы прынцып і маштаб разумення і самога духу, а таксама свету і чалавека ў іх ідэальна сутнасным вымярэнні і будучым існаванні» [3, с. 18]. Да дзезены сэнсаўтваральны прынцып хрысціянства дазваляе звязаць пэўную сукупнасць фактаў, ведаў або асобных ідэй і выступае арыенцірам для інтэрпрэтацыі штодзённых значэнняў індывідуальнай і сацыяльнай практыкі, ажыццяўлення міжасобаснай камунікацыі на маральнай аснове.

Хрысціянскі ідэал, запаведзі, прынцыпы паводзін, нормы і ацэнкі як духоўныя законы маральнага ўдасканалення карэкціруюць светапоглядныя ўстаноўкі асобы, адлюстроўваючы структурныя сістэмныя сувязі паміж унутраным светам чалавека і навакольным для яго сацыяльным светам, паміж самімі людзьмі. Гэтыя каштоўнасці хрысціянства нацэлены на ўзгадненне паўсядзённых асабістых і грамадскіх інтарэсаў і ствараюць умовы для зніжэння негатыўных паводнінных інтэнцый чалавека, нягле-

дзячы на тое, што не фіксуюцца ў законах, г. зн. у адрозненне ад палітыкі і права яны не інстытуцыянаўныя. Ігнараванне глыбінных памкненняў духоўнага пачатку асобы да развіцця ў адпаведнасці з духоўна-маральнымі прынцыпамі спараджае скажэнне ўнутранага свету чалавека, якое ў філасофіі хрысціянства традыцыйна называецца грахом. На думку С. Л. Франка, прызнанне рэальнасці граху не прадугледжвае свядомых рэлігійных перакананняў, адпавядаючы паняццю «маральнае зло». Сістэма хрысціянскіх каштоўнасцей дае чалавеку магчымасць пастаяннага распазнання маральнага зла, дзеянне якога ў парадку антагенетычным (у індывідуальным духоўным развіцці) і ў парадку філагенетычным (у гістарычным развіцці чалавечтва) ажыццяўляе пэўныя псіхалагічныя, духоўныя і нават фізічныя змены ў прыродзе чалавека і соцыуму [6, с. 290]. Маральнае зло дысбалансуе, уносіць дысгармонію ва ўнутраны свет асобы, аказвае ўплыў на падзеі, якія адбываюцца ў яе разумовых, валявых і пачуццёвых працэсах. У маральных адносінах разбуральныя характар для самой асобы і яе акружэння маюць зайдзрасць, няnavісць, прагнасць, жорсткасць і іншыя дэструктыўныя праявы чалавечай прыроды. Такога роду пагрозы, паступова назапашваючыся, здольныя ператварыцца ў магутную сілу, якая выходзіць за межы ўнутранага свету чалавека, і стаць сур'ёзнай небяспекай як для жыцця яго самога, так і для функцыянавання розных грамадскіх структур, грамадства ў цэлым. Калі ў светапоглядзе чалавека адсутнічае арыентацыя на духоўныя каштоўнасці, то ён асуджаны на маральную дэградацыю і ўзмацненне дэструктыўных працэсаў у сістэме яго сацыяльных адносін.

Катэгорыя «адказнасць» паўстае як умова пераходу ад асабістай веры чалавека да яго індывідуальнай і сацыяльнай дзейнасці («Вера без спраў мёртвай» (Як.: 2, 20)). Таму найважнейшым фактам устойлівага сацыяльна-эканамічнага і духоўнага развіцця краіны з'яўляецца функцыянальная здольнасць чалавека спасцігаць вартасці любові, кахання, добра, творчасці, засвойваць запаведзі, якія сталі часткай агульначалавечага вопыту, які злучае людзей у адзінную супольнасць [1, с. 122]. Працэс сацыяльнай камунікацыі павінен ажыццяўляцца на аснове агульначалавечых хрысціянскіх каштоўнасцей, г. зн. таго гуманістычнага духоўнага вопыту, які не парушае ні правы вернікаў, ні правы атэістаў. Для гэтага неабходна далейшае развіццё сацыяльнай практыцы, арыентаванай на айчынныя каштоўнасці і інтэрэсы, а таксама пабудова адэватных міжнародным стандартам этнаканфесійных адносін.

Заключэнне

Аналіз духоўна-маральных каштоўнасцей хрысціянства як асновы міжасобаснай камунікацыі дазваляе зрабіць шэраг высноў.

Неабходна звярнуць увагу на немагчымасць прамалінейнага разумення хрысціянскіх нормаў, кірауніцтва хрысціянскімі прынцыпамі. Гэта звязана з тым, што характар і формы іх рэпрэзентацыі ў індывідуальнай і сацыяльнай практыцы могуць мяняцца, што абумоўлена інварыянтнасцю вырашэння проблемы сэнсу і проблемы разумення хрысціянскіх каштоўнасцей як узору паводзін і духоўна-маральнага ідэалу.

В. Франкл у сваёй працы «Чалавек у пошуках сэнсу» пастуліруе немагчымасць аўтаматычнага выканання хрысціянскіх установак і іх рэалізацыі па-за кантэкстам, без уліку рэальных абставін, без сэнсавай расшыфроўкі асобай кожнай канкрэтнай маральнай максімы. В. Франкл аргументуе, што кожная сітуацыя нясе ў сабе свой сэнс, розны для розных людзей, але для кожнага ён з'яўляецца адзіна праўдзівым. Менавіта духоўнасць адкрывае для асобы доступ да бясконцасці сапраўдных і магчымых досведаў адрознівання сэнсаў. Не толькі ад асобы да асобы, але і ад сітуацыі да сітуацыі гэты сэнс мяняецца. Каб зразумець гэта, дастаткова задумацца над запаведдзю Майселя «не забі», асэнсаваць заклік Хрыста ў Нагорнай пропаведзі «любіце ворагаў ваших» і да т. п. Невырашальная проблема абсалютызму, які патрабуе, каб усе

людзі заўсёды прытрымліваліся адных і тых жа прынцыпаў, нормаў паводзін, незалежна ад звычаяў, культуры і сацыяльных умоў, заключаеца ў тым, што на практыцы яго нельга правесці паслядоўна і да канца як спосаб дзеянняў, прыдатны да ўсіх выпадкаў жыцця. Хрысціянская этика не з'яўляеца жорстка абсалютнай, і таму паводзіны, нацэленыя на выкананне запаведзі «не хлусі», будуть непрымальнymі з пункту гледжання запаведзі «не забі», калі праўда падставіць чалавека пад удар забойцы. Тут неабходна ўлічваць ідэйныя характеристы хрысціянскіх прынцыпаў, ацэнкі і пастаноў, уласцівыя наогул любым культурным нормам. Гаворка ідзе пра ідэальны момант тых і іншых, які дзейнічае як «рэгулятыўная ідэя», але літаральна (абсалютна) невыканальны. Адноснае, канкрэтныя заванае сэнсамі выкананне хрысціянскіх канонаў прадугледжвае дасягненне рэальных мэтаў пры руху да ідэалаў, «межаў». Пры гэтым «інтэрвальнасць» чалавечых адносін з'яўляеца важным фактам, які абумоўлівае асаблівасці духоўна-маральнай рэгуляцыі індывідуальных і сацыяльных паводзін пры хільнікаў традыцыйных хрысціянскіх канфесій. Адзін тып адносін накіроўваеца пераважна меркаваннямі карысці, іншы тып адносін – загадам доўгу, найвышэйшы тып адносін – вышэйшымі чалавечымі пачуццямі, любою.

Духоўна-маральная каштоўнасці хрысціянства як аснова міжасобаснай камунікацыі раскрываюць адносіны чалавека з сацыяльнай прасторай (біблейскія запаведзі, хрысціянскі духоўна-маральны ідэал, прынцыпы паводзін, зносін і дзейнасці, нормы і ацэнкі) і выказваюць асабістое стаўленне чалавека да чалавека (любоў як галоўнае маральнае пачуцце і стан, духоўна-маральная мэты, матывы, устаноўкі і каштоўнасці арыентацыі). Каштоўнасць любові разумееца як аснова сістэмы хрысціянскіх каштоўнасцей, закліканая выконваць ролю аператара, які выбудоўвае перспектывы для дыскурсіўных практык. Рэпрэзентацыя каштоўнасці любові ва ўмовах канкрэтнай сацыяльнай рэчаіннасці адыгрывае важную ролю ў пераўтварэнні тэарэтычнай мадэлі маральных паводзін у жыццёвую-практычную ўстаноўку, бо абстрактны свет любіць значна лягчэй у параўнанні з канкрэтным чалавекам, які апынуўся побач у дадзены момант часу, да якога неабходна праявіць любоў. У жыццядзейнасці сучаснага беларускага грамадства любоў да суайчыннікаў, суграмадзян і дзяржавы з'яўляеца духоўнай асновай развіцця Беларусі.

Каштоўнасць любові, якая выказвае асабістое стаўленне чалавека да сацыяльнай рэчаіннасці, як структураўтваральная каштоўнасць хрысціянскага светапогляду надае любому чалавеку магчымасць выбару ў яго асабістых рашэннях. Сапраўдная глыбокая вера патрабуе ад індывіда актыўнага намагання, жыццёвага падзвіжніцтва, а часам і самаахвяравання дзеля служэння ідэалу любові. Гэтую ідэю раней паслядоўна развівалі І. Я. Ільін, М. А. Бядзяеў. Калі індывід намагаеца творча прытрымлівацца духу веравучэння, то яму даводзіцца кіравацца не самімі па сабе хрысціянскімі патрабаваннямі, а канкрэтным сэнсам гэтих патрабаванняў, індывідуальнымі матывамі, адаптаванымі да ўнікальных проблемных ситуаций, асобаснымі праграмамі паводзінай. А гэта прадугледжвае адбор, інтэрпрэтацыю фундаментальных рэлігійна-маральных патрабаванняў, «прывязку» іх да рэальных жыццёвых выпадкаў. Таму, адзначаў Ф. Скарына, чалавек адказны за любы свой учынак. Кожны індывід павінен прыняць вольны «ўздел у прагрэсіўным існаванні чалавецтва» (У. Салаўёў). Сучасны этап развіцця маральной культуры сучаснага беларускага грамадства накіраваны на фарміраванне свядомых, адказных і творчых адносін асобы да сацыяльнай рэчаіннасці і ўласных магчымасцей і прадугледжвае сімвалічна-камунікатыўны разгляд каштоўнасцей хрысціянства, якія аб'ядноўваюцца ў адзінае цэлае на змястоўна-сэнсавым узроўні.

СПІС ВЫКАРЫСТАНАЙ ЛІТАРАТУРЫ

1. Лагуновская, Е. А. Ценности христианства в формировании нравственной культуры современного белорусского общества / Е. А. Лагуновская. – Брест : БрГУ им. А. С. Пушкина, 2011. – 147 с.
2. Левяш, И. Я. Христианская идея: утрата и воскрешение смысла / И. Я. Левяш // Культурология. – Минск : ТетраСистемс, 1998. – С. 324–375.
3. Майхович, А. С. Поиск истинного бытия и человека. Из истории философии и культуры Беларуси / А. С. Майхович. – Минск : Навука і тэхніка, 1992. – 247 с.
4. Павловская, О. А. Христианская мораль как фактор духовного развития личности / О. А. Павловская // Человек в условиях социальных трансформаций / Т. И. Адуло, О. А. Павловская. – Минск, 2006. – С. 220–234.
5. Тойнби, А. Избери жизнь: диалог Арнольда Дж. Тойнби и Дайсаку Икеды / А. Тойнби. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 446 с.
6. Франк, С. Л. Реальность и человек / С. Л. Франк. – СПб. : РХГИ, 1997. – 448 с.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 06.03.2020

Lahunouskaya A. A. Spiritual and Moral Values of Christianity as the Basis of Interpersonal Communication

The article analyzes the system of spiritual and moral Christian values as the basis for the process of interpersonal communication in the context of modern social space at the level of the individual's relationship with the concrete social reality, and man with man. Explores the role and place of spiritual values of Christianity in the formation of moral consciousness and moral activity of the modern Belarusian society. Spiritual and moral values of Christianity as the basis of interpersonal communication reveal man's relationship with the social space (Biblical commandment, Christian spiritual and moral ideal, principles of behavior, communication and activities, norms and evaluation) and express personal comments the relation of man to man (love as the main moral sense and state, spiritual and moral goals, motives, attitudes and value orientations). The value of love is understood as the basis of the system of Christian values, designed to fulfill the role of the operator, which builds Prospects for social practice in modern conditions.